

ПЕДАГАГІЧНАЯ СПАДЧЫНА ЯКУБА КОЛАСА

Работа прысвеченана станаўленню савецкай сістэмы педагогічнай адукацыі.

У 1920-я гады XX ст. адбывалася станаўленне педагогічнай навукі. Значная навукова-даследчая работа праводзілася Інстытутам беларускай культуры і кафедрай педагогікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З'явіліся першыя даследаванні беларускіх вучоных па проблемах тэорыі выхавання, гісторыі педагогікі, політэхнізацыі школы, закладваліся новуковыя асновы беларускага савецкага мовазнаўства і літаратуразнаўства. Калектывамі вучоных і метадыстамі праводзілася актыўная работа па распрацоўцы навуковых асноў зместу агульнай адукацыі і падрыхтоўцы школьніх праграм.

У гэты час разгарнулася актыўная педагогічная і навуковая дзеянасць Якуба Коласа (К.М. Міцкевіча). Калі надышла Каstryчніцкая рэвалюцыя, Якуб Колас знаходзіўся ў дзеючай арміі на румынскім фронце. Пасля дэмабілізацыі ён некаторы час працаваў настаўнікам, а потым інструктарам аддзела народнай асветы ў Курскай губерні. У Беларусь ён вярнуўся ў маі 1921 г. Ужо ў чэрвені таго ж года Якуб Колас быў уключаны ў склад навуковатэрміналагічнай камісіі ў Акадэмічным цэнтры Наркамасветы ССРБ. У пачатку 1922 г. на базе гэтай камісіі быў заснаваны Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт), правадзейным членам якога выбіраецца Якуб Колас. Пры яго ўдзеле распрацоўвалася навуковая тэрміналогія па ўсіх предметах школьнай праграмы, праводзілася работа па збору твораў вуснай народнай творчасці.

Адначасова з навукова-даследчай дзеянасцю ў Інбелкультце Якуб Колас уключыўся ў актыўную педагогічную работу. З 1 верасня 1922 г. ён стаў выкладаць методыку роднай мовы ў Мінскім педагогічным тэхнікуме. Летам 1923 г. па даручэнню Наркамасветы выступаў у Слуцку з лекцыямі па граматыцы і методыцы выкладання беларускай мовы на настаўніцкіх палітыка-педагагічных курсах.

Якуб Колас выкладаў курсы не толькі для метадыгчнай вучобы настаўнікаў, але і для таго, каб высветліць, у якіх умовах знаходзяцца школы. Ён адстойваў права беларускіх дзеяцей вучыцца на роднай мове.

Аднак галоўны клопат Якуба Коласа як педагога і вучонага заключаўся ў тым, каб узняць на належны ўзровень выкладанне беларускай

мовы і літаратуры. Пачынаючы з каstryчніка 1923 г. і да 17 студзеня 1926 г. Якуб Колас працаваў выкладчыкам беларускай мовы на педагогічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Пастановай Наркамасветы БССР ў красавіку 1925 г. ён адначасова быў зацверджаны выкладчыкам вышэйшых курсаў беларусазнаўства, выступаў з лекцыямі перад студэнтамі Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, Мсціслаўскага педагогічнага тэхнікума, а таксама перад настаўнікамі ў Калінінскай і Аршанскай акругах.

Абапіраючыся на багаты асабісты вопыт педагогічнай працы і на прагрэсіўныя тэндэнцыі ў развіцці савецкай методыкі, Якуб Колас выдаў у 1926 г. кнігу для настаўнікаў пачатковай школы "Методыка роднае мовы". У кнізе шырока выкарыстаны працы рускіх метадыстаў, агляду якіх прысвячаны спецыяльны раздел. У прадмове да "Методыкі" аўтар тлумачыў, што ў кнізе пррапануюцца такія метады навучання, якія найбольш задаволяюць густ настаўніка, "каб, выбраўшы адпаведны метад, ён мог карыстацца ім у сваёй практычнай работе". Якуб Колас лічыў, што на працягу навучання ў пачатковай школе вучань павінен навучыцца чытаць і пісаць, авалодаць неабходнымі мінімумам ведаў па граматыцы і развіць здольнасці вуснай мовы. Ен зусім правільна вызначыў месца роднай мовы сярод іншых прадметаў у школе і ўказваў, што родная мова мае агульнаадукацыйнае, выхаваўчае і практычнае значэнне.

Непасрэдная педагогічная дзеянасць Якуба Коласа працягвалася прыкладна да пачатку 1929 г., аднак апошні год ён ужо не працаваў у якасці выкладчыка методыкі роднай мовы, а частцей выступаў як лектар на сустрэчах са студэнтамі і настаўнікамі. Ен у навукова-педагагічнай дзеянасці з кожным годам усё больш надаваў перавагу праблемам навукі; пашыраў дыяязон культурна-асветніцкай, арганізацыйна-педагагічнай і грамадскай дзеянасці.

1. Беларускі Дзяржаўны ўніверсітэт: Да 10-й гадавіны Каstryчніцкай рэвалюцыі. (1921 – 1927). – Мінск, 1927. – 27 с.
2. К. М. Міцкевіч. Методыка роднай мовы. – Мінск: Дзярж. выд. Беларусі, 1926. – 10 с.
3. | Умрэйка С. А. Развіццё вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў БССР // Сав. школа. – 1957. № 5. – С. 30 – 42.

Пешчур Максім Аляксандравіч, студэнт групы 221701 БДУІР, gh133@mail.ru.

Навуковы кіраўнік: Куракевіч Наталія Іванаўна, к. г. н., дацэнт, kafgumd@bsuir.by